



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

1980 г.

18

КАСТРЫЧНІКА
СУБОТА
№ 26 (1290)
Выходзіць раз
у тыдзень.
Цана 2 кап.

МЫ — ГЭТАЙ СІЛЫ ЧАСЦІНКА

ГАВОРАЦЬ ДЭЛЕГАТЫ СПРАВА- ЗДАЧНА-ВЫБАРНАЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

ВАЖНЫЯ ПЫТАННІ

абмяркоўваліся на справаздачна-выбарным прафсаюзным сходзе адміністрацыйна-гаспадарчай часткі ўніверсітэта. Асабліва ўвага была ўдзелена ходу сацыялістычнага спарорніцтва па дастойнай сустрэчы XXVI з'езда КПСС. Падрабязна разглядаліся пытанні працоўнай дысцыпліны, паляпшэння матэрыяльнай дапамогі супрацоўнікам, палітыка-выхаваўчай работы.

М. АСПЕНКА,
старшыня прафсаюзнага
біюро АГЧ

ПРАВODЗІЦЦА НАБОР

слухачоў на ФГП БДУ імя У. І. Леніна. На факультэце працуе 12 аддзяленняў: маладога лектара, харэаграфіі, бальнага танца, кінааператараў, фотакарэспандэнтаў, мастацкага слова, інструктараў па спорту, мастакоў-афарміцеляў, арганізатараў грамадска-палітычнай работы, арганізатараў ваенна-патрыятычнай работы, друку і кіраўнікоў агітбрыгад.

Заняткі на кожным аддзяленні будуць праводзіцца адпаведна вучэбным планам і праграмам. У час навучання слухачы аддзяленняў арганізуюць выставкі, канцэрты, правядуць навуковыя канферэнцыі. Пасля здачы заліковых экзаменаў выпускнікам аддзяленняў уручаюцца пасведчанні аб атрыманні другой спецыяльнасці.

Г. ФАЛЬКОУСКАЯ,
метадыст ФГП.

ЗМЯСТОЎНАЯ ЛЕКЦЫЯ

«Унутраная і знешняя палітыка Пекіна» прачытана для выкладчыкаў, студэнтаў і супрацоўнікаў Белдзяржуніверсітэта імя У. І. Леніна. Арганізавана яна была парткомам і таварыствам «Веды». Лектар — дырэктар інфармацыйнага цэнтара ААН у Маскве, доктар гістарычных навук В. В. Вохрушаў.

І. ШУКЕВІЧ.

ТЭЛЕГРАМА

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна, акадэміку АН БССР, доктару, прафесару У. А. Беламу

Глыбокапаважаны доктар, прафесар У. А. Бель, з вялікім смуткам прынялі мы вестку аб трагічнай гібелі выдатнага барацьбіта ўсіх камуністаў і беларускага народа; вучоныя, калегі і ветэраны партыі сяброўскага і цесна звязанага з вамі ўніверсітэта імя Ф. Шылера ў Іене перадаюць Вам глыбокае спачуванне па прычыне трагічнай гібелі кандыдата ў члены Палітбіюро ЦК КПСС, першага сакратара ЦК КПБ, бясцэннага і глыбокапаважанага Пятра Міронавіча Машэрава.

ДОКТАР БОЛЬК, ПРАФЕСАР, РЭКТАР УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ Ф. ШЫЛЕРА У ІЕНЕ, САКРАТАР ТЭНІКАЙТ.

Усё жыццё і дзейнасць партыйных арганізацый праходзіць зараз пад уплывам падрыхтоўкі да вялікай падзеі — XXVI з'езда КПСС. Ва ўсіх аддзелах, на факультэтах і кафедрах ўніверсітэта праходзяць партыйныя сходы, на якіх падводзяцца вынікі работы калектываў, бяруцца новыя абавязальствы.

Напярэдадні справаздачна-выбарнай партыйнай канферэнцыі ўніверсітэта наш карэспандэнт сустрэўся з яе дэлегатамі і папрасіў іх адказаць на некаторыя пытанні.

1. Якіх вынікаў, поспехаў у навуковай дзейнасці дасягнуў калектыв вашай кафедры за апошні час?

В. Ф. Стэльмах, дацэнт, загадчык кафедры паўправаднай фізічнага факультэта:

— У навуковых лабараторыях кафедры вядуцца даследаванні па важнейшай саюзнай тэматыцы. Яна добра вядома ў Саюзе і за мяжой. У прыватнасці, па даследаваннях уласцівасцей рэальных крышталёў, распрацоўцы неразбуральных метадаў кантролю штогод публікуюцца

звыш 40 работ у СССР і за мяжой, робіцца звыш 20 вынаходніцтваў.

Ідучы насустрач XXVI з'езду КПСС, кафедра па выніках навукова-даследчай работы студэнтаў улічана трымае першае месца на факультэце. Дыпломныя работы выпускнікоў з'яўляюцца сур'ёзнымі даследаваннямі, якія маюць навуковае і практычнае значэнне.

Як і ў мінулыя гады, звыш 30 працэнтаў студэнтаў выступілі з дакладамі аб сваёй рабоце на навуковых канферэнцыях, многія з іх становяцца лаўрэатамі рэспубліканскіх і ўсесаюзных конкурсаў на лепшую студэнцкую навуковую работу, сааўтарамі вынаходніцтваў, артыкулаў у навуковых часопісах. Дзяржаўная экзаменацыйная камісія рэкамендавала шматлікія з дыпломных работ студэнтаў для ўкаранення ў вытворчасць. Эканамічны эффект ад укаранення навуковых распрацовак кафедры ў народную гаспадарку склаў 3,5 мільёна рублёў.

Звяраючы сваю дзейнасць з пастановай, прынятай на сходзе партыйнага актыву ўніверсітэта 3 чэрвеня 1980 года, кафедра нястомна вядзе вялікую навуковую і ідэйна-

выхаваўчую работу сярод супрацоўнікаў і студэнтаў.

2. Як вядзецца палітыка-выхаваўчая работа на факультэце прыкладнай матэматыкі, аб якіх справах, поспехах можна гаварыць? З якімі думкамі вы ідзеце на справаздачна-выбарную партыйную канферэнцыю?

А. І. Мішук, член партбіюро ФГП, дацэнт:

— Для ФГП гэты год юбілейны: факультэт адзначыў сваё дзесяцігоддзе. Асабліва шчыра факультэта (шматлікага па саставу студэнтаў — больш за паўтары тысячы) з'яўляецца набор іх з ліку выпускнікоў школ, без вытворчага стажу. Таму дэканат, партыйная арганізацыя пастаянна канцэнтруюць намаганні прафесарска-выкладчыцкага саставу на паляпшэнне палітыка-выхаваўчай работы па напрамках умацавання ролі кафедры як галоўнага звяна, якое вызначае змест і адзінства вучэбнага, навуковага і выхаваўчага працэсу; павышэнне ўзроўню лекцый і іх праблемнай накіраванасці; удасканаленне работы па арганізацыі і правядзенню ГПП студэнтаў. Хочацца адзначыць умацаванне сувязі кафедр факультэта з кафедрамі грамадскіх навук, паляпшэнне работы камсамольскай арганізацыі і камісій па ГПП, правядзенне на факультэце рэспубліканскага семінара «Аб умацаванні выхаваўчай ролі матэматычных дысцыплін у ВНУ ў святле пастановы ЦК КПСС «Аб далейшым паляпшэнні ідэалагічнай, палітыка-выхаваўчай работы». На маю думку, на разгледжанне партыйнай канферэнцыі патрэбна паставіць пытанне аб мэтазгоднасці ўвядзення на факультэтах пасады намесніка дэкана па палітыка-выхаваўчай рабоце.

3. Што з'яўляецца асноўным у рабоце калектыву ўніверсітэцкай бібліятэкі, якіх рэзультатаў у гонар XXVI з'езда КПСС дабіліся яе супрацоўнікі?

В. Ананька, партгрупорг бібліятэкі БДУ імя У. І. Леніна:

Калектыву бібліятэкі ўніверсітэта рыхтуецца дастойна сустрэць XXVI з'езд КПСС і XXIX з'езд КПБ. Ён поўны рашучасці прыйсці да знамянальных падзей у жыцці нашага народа з высокімі паказчыкамі. Дакладна прадуманая арганізацыя работы бібліятэкі, добра ўкамплектаваны фонд, дэталёва распрацаваная сістэма каталогаў і бібліяграфічных картатэк, абслугоўванне чытачоў па факультэтах, курсах, групам, масавыя формы прапаганды літаратуры даюць магчымасць забяспечыць якаснае навучанне студэнтаў. Бібліятэка абслугоўвае звыш 21 тысячы чытачоў і выдае каля 1,5 мільёна твораў друку.

Сённяшні дзень бібліятэкі нельга ўявіць без творчага пошуку. Звяртаючы сур'ёзную ўвагу на ідэйна-выхаваўчую работу са студэнтамі, бібліятэка распрацавала на увесь перыяд навучання комплексную праграму работы са студэнтамі, якая прадугледжвае цыкл выставак, бібліяграфічных аглядаў, адкрытых праглядаў літаратуры, рэкамендацыйных спісаў, картатэк, дыспутаў, канферэнцый чытачоў.

У гонар XXVI з'езда КПСС і XXIX з'езда КПБ калектыву бібліятэкі прыняў павышаны сацыялістычны абавязальства: стварыць даведаны апарат на кніжны фонд бібліятэкі біялагічнага факультэта. Працуючы пад дэвізам «Пяцігоддзі — ударны фініш, XXVI з'езд — дастойную сустрэчу!», калектыву бібліятэкі павышае эфектыўнасць і якасць штодзённай работы, імкнецца дабіцца высокіх паказчыкаў у працы.

Інтэрв'ю правяла
І. САВЕТКІНА.



Удасканаленне вучэбнага працэсу і палітыка-выхаваўчай работы, паляпшэнне навуковых даследаванняў — клопаты камуністаў ўніверсітэта.

НА ЗДЫМКУ: член парткома, прафесар С. Я. Янчанка, кіраўнік вытворчай практыкі Д. А. Падлесных, дырэктар бібліятэкі І. У. Дрэхоўская і кіраўнік педагагічнай практыкі В. І. Яйсё абмяркоўваюць чарговае пытанне.

Фота В. МАСКАЛЕВА.

Дзесятай пяцігодцы — пераможны фініш,

Быць на парэднім РУБЯЖЫ

КОЖНЫ ДЗЕНЬ набліжае нас да падзеі вялікай гістарычнай важнасці — XXVI з'езда КПСС. Гэта вызначае сёння ўвесь лад жыцця нашай краіны. Партыйныя арганізацыі, усе камуністы рыхтуюцца сустрэць з'езд партыі высокай актыўнасцю ў розных сферах сваёй шматграннай дзейнасці. Яны выступаюць з новымі патрыятычнымі пачынамі, шукаюць рэзервы, аналізуюць усю сваю мінулую работу, звяртаюцца да рашэнняў XXV з'езда КПСС.

Партыйная арганізацыя юрыдычнага факультэта — адна з самых шматлікіх ва ўніверсітэце. Гэта асаблівасць патрабуе ад партыйнага бюро будаваць сваю работу такім чынам, каб з поля зроку камуністаў не выпала ні адна група, ні адно званне, каб кожнае вырашаемае пытанне стала неад'емнай часткай дзейнасці арганізацыі і, у сваю чаргу, не «патула» ў моры шматлікіх пытанняў. Як жа спраўляем мы з гэтымі задачамі?

З поўнай адказнасцю магу адзначыць: актыўнасць, баявітасць камуністаў юрыдычнага факультэта значна ўзрасла за апошні час. Аб гэтым можна меркаваць па канчатковых выніках нашай работы, па партыйных сходах, на якіх вырашаліся самыя галоўныя праблемы. Што садзейнічала арганізацыйнаму, ідэйнаму ўмацаванню нашых радоў за гады, якія прайшлі пасля XXV з'езда КПСС? Многае. Сярод гэтых фактараў — якаснае палітычнае выбарнае актыву, гэта значыць тых, хто стаіць ля «штурвала» партыйнай арганізацыі; каардынацыя планаў работы партыйных груп факультэта; дзейсны кантроль за выкананнем рашэнняў вышэйстаячых органаў і партыйных сходаў.

Словы так і засталіся б словамі, калі б не падмацоўваліся канкрэтнымі справамі, калі б за імі не стаялі рэальныя факты, праца многіх і многіх людзей. Мінулы навучальны год запомніўся тым, што выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты юрыдычнага факультэта правялі значную работу па дастойнай сустрэчы 110-й гадавіны з дня нараджэння У. І. Леніна. Высокія паказчыкі ў грамадска-палітычным жыцці і ў вучобе былі адзначаны — факультэт заняў 1-е месца ў сацыялістычным спаборніцтве сярод гуманітарных факультэтаў універсітэта. Вялікая заслуга ў гэтым камуністаў.

Адзін з асноўных напрамкаў дзейнасці партбюро — удасканаленне ідэйнай і палітыка-выхаваўчай работы, дакладней гаворачы, комплексны падыход да выхавання. У апошні час больш змястоўнымі, цікавымі сталі палітінфармацыі ў студэнцкіх групах, чаму садзейнічала адна важная абставіна: устанавленне адзінага палітдня. Часцей пачалі завітваць на факультэт вопытныя лектары, якія знаёмяць выкладчыкаў і студэнтаў з палітычным і эканамічным жыццём краіны, аналізуюць міжнароднае становішча.

Прывяду такі прыклад. Работа факультэцкай арганізацыі

таварыства «Веды», якую ўзначальвае камуніст Галіна Тамашаўна Мясешка, атрымала высокую ацэнку на рэспубліканскай каардынацыйна-метадычнай нарадзе. Сярод яе членаў 9 прафесараў, 20 дацэнтаў, выкладчыкі і студэнты юрфака. Толькі ў мінулым годзе імі прачытана 1000 лекцый і дакладаў. Аснову іх зместу склалі рашэнні XXIV і XXV з'ездаў КПСС па далейшаму развіццю сацыялістычнай дэмакратыі, умацаванню прававых асноў грамадскага і дзяржаўнага жыцця, палажэнні Канстытуцыі СССР і БССР.

Яшчэ аб адной карыснай ініцыятыве камуністаў і камсамольцаў факультэта хочацца сказаць. Пры сярэдняй школе № 105 створаны клуб «Юны сябар міліцыі». Другі год працуе пры Палацы культуры чыгуначнікаў школа «Юны юрыст». Што стаіць за гэтым? Перш за ўсё, жаданне прааналізаваць тыя прычыны, якія часам прыводзяць моладзь да правапарушэнняў, прадухіліць іх. Слоў падзякі заслугоўвае камуніст, кандыдат юрыдычных навук Уладзімір Міхайлавіч Хоміч, які кіруе прававой работай па месцу жыхарства ў Маскоўскім раёне.

Нядаўна адбылося аб'яднанае пасяджэнне вучонага савета і партыйнага бюро факультэта, прысвечанае вынікам мінулага навучальнага года і задачам на 1980-81 навучальны год у святле пастановы сходу партыйнага актыву БДУ імя У. І. Леніна ад 3 чэрвеня 1980 года. На ім былі зацверджаны асноўныя напрамкі работы калектыву па дастойнай сустрэчы XXVI з'езда партыі.

Гаворачы пра карысны вопыт, які набыла партарганізацыя факультэта за апошнія гады, нельга забываць аб тых праблемах і задачах, якія стаяць перад намі. Нам давядзецца шмат папрацаваць. Што патрэбна зрабіць для таго, каб кожны камуніст адчуваў адказнасць не толькі за свае ўчынкi, але і за ўчынкi і справы сваіх таварышаў, усёй партыйнай арганізацыі? Як павысіць паспяховасць сярод акадэмічных груп, заахоціць студэнтаў арганізатарскай, палітычнай, навуковай работай?

Камуніст не прыйшоў на сход, фармальна аднёсся да ўплаты членскіх узносаў, пасіўны на лекцыях, семінарскіх, практычных занятках, дрэнна плануе свой дзень, недастаткова глыбока разбіраецца ў міжнародным становішчы. Партыйнае бюро факультэта, дэканат удзяляюць такім фактам неаслабную ўвагу, бо менавіта з іх пачынаюцца перабоі ў рабоце.

Быць на парэднім рубяжы — галоўная задача, пачэсны абавязак кожнага камуніста. Да гэтага імкнуча ўсе члены партыйнай арганізацыі юрыдычнага факультэта.

Э. КАЛІНІНА,
намеснік сакратара
партыйнага бюро
юрыдычнага
факультэта.

СІЛА — У КАЛЕКТЫВЕ

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ уносіць дастойны ўклад у фонд матэрыяльных і духоўных багаццяў сацыялістычнага грамадства. Немалую ролю ў гэтай агульнай справе адыгрываюць універсітэцкія кафедры, у тым ліку і кафедра агульнай фізікі, калектыву якой прыкладае ўсе намаганні для выканання задач, пастаўленых сходам партыйнага актыву БДУ імя У. І. Леніна, які адбыўся ў чэрвені гэтага года.

Палітычная, арганізатарская і педагагічная работа супрацоўнікаў кафедры накіравана на ўсямернае павышэнне якасці падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі, аказанне ўсё ўзрастаючага ўплыву на паскарэнне навукова-тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу. Працэс навучання характарызуецца шырокім прымяненнем новых метадаў і форм, выкарыстоўваюцца тэхнічныя сродкі. Кафедра абслугоўвае вучэбны працэс фізічнага, механіка-матэматычнага і факультэта прыкладной матэматыкі. Вялікая работа супрацоўнікаў кафедры вядзецца па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў: вызначаны аптымальны аб'ём дамашніх заданняў, распрацавана сістэма кантролю ведаў студэнтаў; для факультэтаў нефізічнага профілю складзены метадычныя ўказанні да лабараторных прац з улікам іх спецыялізацыі.

Рэгулярна працуе навукова-метадычны семінар па абмену

вопытам, на якім разглядаюцца пытанні арганізацыі самастойнай работы студэнтаў на першых — другіх курсах, асаблівасці курсаў фізікі для нефізічных спецыяльнасцей, змест лабараторнага практыкума, адзінства патрабаванняў пры заліку лабараторных работ і г. д.

У плане павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў на кафедры будуць дзейнічаць два метадалагічныя семінары, кіраўнікамі якіх з'яўляюцца загадчык кафедры, заслужаны дзеяч навукі БССР прафесар А. М. Саржэўскі і дацэнт Л. І. Бураў.

Узмацняецца вывучэнне прафесарска-выкладчыцкім саставам дакументаў КПСС і міжнароднага камуністычнага руху, прац кіраўнікоў партыі і ўрада. Трое супрацоўнікаў кафедры з'яўляюцца слухачамі ўніверсітэта марксізму-ленінізму.

Распрацавана шырокая праграма па выхаваўчай рабоце студэнтаў. На працягу першых двух год навучання кафедра курыруе студэнцкія групы. Першакурснікам чытаюцца лекцыі, спецкурс «Уводзіны ў спецыяльнасць», распрацаваны цыкл гутарак. Вялікая ўвага аддаецца палітычнаму выхаванню студэнтаў, раз у месяц будуць праводзіцца паточныя палітінфармацыі, на якія плануецца запрашаць кваліфікаваных лектараў.

Кіруючыся пастановай сходу партыйнага актыву БДУ, калек-

тыву кафедры канцэнтруе асноўныя сілы і сродкі на даследаванні важнейшых праблем, якія стаяць перад народнай гаспадаркай рэспублікі, ўсямерна павышае ўзровень і эфектыўнасць навуковых даследаванняў, дабіваецца хутчэйшага ўкаранення закончаных НДР у народную гаспадарку. У гэтым годзе ў навучальны працэс укаранення сем вынаходстваў супрацоўнікаў кафедры. Эканамічны эффект ад гаспадарковых работ у 1980 годзе ўжо складае 710 тысяч рублёў. Усямерна развіваецца творчае супрацоўніцтва кафедры з іншымі ВНУ і прадпрыемствамі. Так, па важнейшай тэматыцы зараз заключаны гаспадарковыя з'яўляюцца слухачамі ўніверсітэта марксізму-ленінізму.

Партыйная арганізацыя кафедры садзейнічае далейшаму палітычнаму якаснаму саставу навукова-педагагічных кадраў. Супрацоўнікі кафедры выступаюць з дакладамі на канферэнцыях і семінарах. Нядаўна прынята да абароны доктарская дысертацыя дацэнта Л. М. Баркоўскага, на будучыя гады залічана абарона чатырох кандыдацкіх дысертацый. Калектыву кафедры поўны рашучасці паспяхова выканаць узятыя на сябе абавязальствы.

І. ЯКІМЕНКА,
партгрупорг кафедры
агульнай фізікі.

САЛДАТ ПАРТЫ

≡ФОТАЗАМАЛЁУКА≡



ГЭТАГА ЧАЛАВЕКА часта можна бачыць сярод моладзі. Герой Савецкага Саюза Дзмітрый Пятровіч Жмуруўскі з аднолькавым поспехам выступае ў студэнцкай аўдыторыі і заводскім інтэрнаце, у школьным музеі і калгасным клубе. Уважліва слухаюць юнакі і дзяўчаты расказы аб мужнасці і гераізме савецкіх людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны, бо чуюць іх з вуснаў удзельніка шматлікіх баёў, адважнага кулямётчыка, які прайшоў многія кіламетры цяжкіх франтавых дарог.

Нарадзіўся Дзмітрый Пятровіч Жмуруўскі ў вёсцы Барысавічы Клімавіцкага раёна на Ма-

[Заканчэнне на 3-й стар.]



XXVI з'ездку КПСС — дастойную сустрэчу!

САЛДАТ ПАРТЫ

ФОТАЗАМАЛЁУКА

[Заканчэнне.
Пачатак на 2-й стар.]

гілеўшчыне. Яго дзяцінства і юнацтва прайшлі ў маляўнічых мясцінах на рацэ Сож, дзе ўсё было так дорага і блізка сэрцу.

З першых дзён гітлераўскага нашэсця Дзмітрый Жмуроўскі трапляе на фронт. Тады яму было крыху больш дваццаці гадоў, але ваяваў ён храбра, умела, паказваючы таварышам прыклад, як трэба выконваць свой свяшчэнны абавязак перад Радзімай у суровую ваенную часіну.

Кулямётчык Жмуроўскі ўдзельнічаў у баях на Браншчыне, пад Белгарадам і Курскам, вызваляў гарады і вёскі Украіны.

Але асабліва вызначыўся ён пры выгнанні гітлераўцаў з маладзёўскай зямлі. Са жменькай такіх жа, як і сам, смельцаў Дзмітрый Жмуроўскі ў ліку першых фарсіраваў раку Прут. Яны захапілі плацдарм, утрымлівалі яго да падыходу асноўных сіл. Там Жмуроўскі разам з таварышамі адбіў 20 контратак ворага, быў паранены, але не пакінуў поля бою. Мужнаму кулямётчыку было прысвоена высокае званне Героя Савецкага Саюза.

У пасляваенны час былі франтавік настойліва вучыцца, атрымлівае вышэйшую адукацыю, становіцца выкладчыкам. Вось ужо дваццаць гадоў Дзмітрый Пятровіч Жмуроўскі працуе ў Беларускам дзяржаўным універсітэце імя У. І. Ле-



ніна, ён — доктар гістарычных навук, прафесар, аўтар навуковых работ.

Шмат год працуе Д. П. Жмуроўскі на факультэце журналістыкі. Яго лекцыі заўсёды цікавыя, разнастайныя, грунтоўныя на прыкладах з асабістага жыцця. Часта сустракаецца ён з замежнымі студэнтамі, бо гісторыя нашай краіны была і ёсць прыкладам будаўніцтва светлага будучага ўсяго чалавечтва. Камуніст, член партыі з 1946 года, ён перадае свой багаты вопыт маладым партыйцам факультэта, вядзе вялікую грамадскую работу па ваенна-патрыятычнаму выхаванню падрастаючага пакалення.

В. МАСКАЛЁУ
Фота аўтара.



Адзінай задачай з'яднання

У АБСТАНОЎЦЫ НАРАСТАЮЧАГА палітычнага і працоўнага ўздыму, які выклікала падрыхтоўка да XXVI з'езда КПСС, працуе зараз калектыў прафесарска-выкладчыцкага саставу, супрацоўнікаў і студэнтаў географічнага факультэта.

Самае важнае і самае галоўнае, што напаяняе сёння жыццё нашай партыйнай арганізацыі, — гэта прынцыповы аналіз нашых дасягненняў і недахопаў, выяўленне актыўнай грамадскай пазіцыі кожнага выкладчыка, супрацоўніка і студэнта; умацаванне ўнутрыпартыйнай дысцыпліны, аказанне пастаяннай увагі камсамольскай і прафсаюзнай арганізацыям, удасканаленне ўсіх форм вучэбнага працэсу, а таксама ўмацаванне сувязі факультэта з вытворчымі арганізацыямі.

На сходзе партыйнага актыву Беларускага ўніверсітэта 3 чэрвеня 1980 года асабліва ўвага была звернута на пытанні эфектыўнасці навукова-даследчай работы выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта і паляпшэнне вучэбна-выхаваўчай работы на ўсіх факультэтах. Таму для далейшага паляпшэння навуковага патэнцыялу ўсіх кафедр і навукова-даследчых лабараторый партыйнае бюро факультэта сумесна з дэканатам у першую чаргу лічаць неабходным удасканаленне арганізацыі і планавання навуковых даследаванняў. На аснове такога падыходу ўжо распрацоўваюцца комплексныя праграмы даследаванняў па кафедрах сумесна з АН БССР, інстытутамі торфу, глебазнаўства, рыбнай гаспадаркі.

Устанаўленне і ўмацаванне сувязей факультэта з рознымі навукова-даследчымі інстытутамі рэспублікі заўсёды было ў цэнтры ўвагі. Дзякуючы значным навуковым сілам (8 дактароў навук, прафесараў, 36 дацэнтаў і 35 навуковых супрацоўнікаў) мы маем магчымасць садзейнічаць павышэнню тэарэтычнага ўзроўню многіх спецыялістаў навукова-даследчых інстытутаў Беларусі.

Вось адзін з прыкладаў. Па ініцыятыве кафедры глебазнаўства і геалогіі арганізуецца факультэт па павышэнню кваліфікацыі практычных работнікаў меліярацыйных устаноў і інстытутаў БССР, які пачне работу ў 1981 годзе.

Усё больш адчуваецца неабходнасць самага шырокага разгорвання даследаванняў у галіне глебазнаўства, геамарфалогіі, ландшафтазнаўства.

Прамы абавязак калектыву географічнага факультэта ў тым, каб прыцягнуць увагу ўсіх да праблемы захавання прыроды Беларусі. Не толькі прыцягнуць, але і практычна дапамагчы. Для гэтага распрацаваны рэкамендацыі па рацыянальнаму выкарыстанню і ахове вадасховішчаў, многіх эталонных прыродных ландшафтаў, якія падвяргаюцца ўзмацненаму тэхнагеннаму ўздзеянню. Усе гэтыя пытанні знайшлі адлюстраванне ў планах партыйнага бюро факультэта і будуць абмяркоўвацца на партыйных сходах.

Практыка сцвярджае, што навучанне і выхаванне студэнтаў — гэта працэс адзіны. Іменна такое разуменне ў рабоце партбюро, дэканата, камітэта камсамола і кафедр бу-

дзе спрыяць павышэнню якасці падрыхтоўкі і выхавання спецыялістаў-географаў для сярэдніх школ і народнай гаспадаркі Беларусі. А гэта ў сваю чаргу патрабуе ад выкладчыкаў высокага ўзроўню чытання лекцый, прыцягнення сучасных матэрыялаў савецкіх і замежных вучоных. Таму зараз пераглядаюцца ўсе вучэбныя праграмы дысцыплін, якія чытаюцца, уносяцца ў іх неабходныя дапаўненні. Рыхтуюцца да перавыдання праграмы многіх спецкурсаў, метадычныя ўказанні. Ужо зроблена 1400 слайдаў па некаторых дысцыплінах. На стадыі завяршэння — пяць вучэбных дапаможнікаў агульным аб'ёмам 80 друкаваных аркушаў.

Асаблівую увагу партыйнае бюро і дэканат у сваёй рабоце ўдзяляюць першакурснікам, якія сталі студэнтамі напярэдадні XXVI з'езда КПСС. Як яны пачнуць сваё студэнцкае жыццё, у многім залежыць ад нас. Студэнцкія гады — гэта не толькі самы актыўны ўзрост для назапашвання ведаў, але і час самасцвярджэння маладога чалавека, час станаўлення спецыяліста-географа. Усё гэта патрабуе ад выкладчыкаў глыбокіх ведаў, душэўнага тaktu, жыццёвай мудрасці.

Мы ўсяляк павінны развіваць у студэнтаў імкненне да самаўдасканалення і творчага падыходу да вывучэння розных спецыяльных дысцыплін, закліканы фарміраваць спецыялістаў шырокага профілю, здольных хутка адаптавацца ва ўмовах бурнага навукова-тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу, якія спалучаюць тэарэтычныя веды з уменнем вырашаць практычныя пытанні.

Галоўным зместам вучэбна-выхаваўчай работы з'яўляецца глыбокае тлумачэнне прынцыповых палажэнняў знешняй і ўнутранай палітыкі КПСС, сцвярджэнне ідэйных і маральных каштоўнасцей сацыялістычнага грамадства. Выкананне ўсіх гэтых патрабаванняў магчыма пры павышэнні дысцыпліны камуністаў, далейшага павышэння базавітасці і арганізаванасці ўсёй унутрыпартыйнай работы на факультэце.

Аднак у цэлым вельмі сталы і бяздольны партыйны калектыў факультэта яшчэ не выкарыстоўвае ўсіх магчымасцей для паспяховага выканання гэтых задач. Нам яшчэ нямала належыць зрабіць у ўдасканаленню стылю і метадаў усёй арганізатарскай і палітыка-выхаваўчай работы. Мы яшчэ мала заслухоўваем справаздач камуністаў, загадчыкаў кафедрам і лабараторыямі на адкрытых партыйных сходах, не выкарыстоўваем усіх рэзерваў паляпшэння навукова-даследчай работы.

Многае робіцца, многае прадстаіць зрабіць. У рабоце партбюро, як і ўвогуле ўсяго факультэта, няма і не можа быць дробязей, раздзялення на галоўнае і другараднае. Адказнасць усёй нашай работы асабліва ўзрастае зараз, у перыяд падрыхтоўкі да XXVI з'езда КПСС. Мы будзем імкнуцца прыкладзі максімум намаганняў, каб дастойна сустрэць чарговую з'ездку партыі.

М. РАМАНОЎСКИ,
дэкан географічнага факультэта,
Г. РЫЛЮК,
сакратар партбюро факультэта.

СТАРОНКІ З АЛЬБОМА

ЧАЛАВЕК ЖЫВЕ. Дзень за днём. І кожны з іх — старонка. Непаўторная старонка з вялікага альбома Жыцця. Добра ця дзіўная, удалая альбоме. У кожнага сваё. Гэта галоўнае. І таму, напэўна, кожны імкнецца захаваць яе, зберагчы назаўсёды. Зберагчы для дня сённяшняга, для будучага. Зберагчы ў фотаздымках, пажацельных ад часу, у вершах, простых і шчырых, як пачуцці, у малюнках, зразумелых кожнаму.

Так думаў я, так адчуваў гэта ў невялікім інтэрнатаўскім пакоі, што на вуліцы Свярдлова. У пакоі, дзе жыў малады камуніст, сакратар камітэта камсамола гістарычнага факультэта п'яцікурснік Пётр Аксочыц. Гэта стала зразумелым, калі гартаў яго ўласны альбом. Звычайны, у шэрай вокладцы. Альбом, у якім сабраны самае дарагое, самае запамінальнае.

У камсамольскай рабоце яму дапамагаюць сябры. Добра і надзейна. Дапамагаюць і дапамагалі. Заўсёды. І ў гады школьныя, калі вясковым хлопчыкам ён упершыню стаў камсамольскім ваяводам; і ў час службы ў Савецкай Арміі, дзе загартоўваліся яго воля, характар; і зараз, праз чатыры гады студэнцтва. Але, бадай, самым яркім прыкладам гэтай сяброўскай дапамогі стаў для Пятра будаўніцтва руху. Ён літаральна захаўся ў яго з першых жа дзён вучобы ва ўніверсітэце. І не ведаў ён, тады яшчэ першакурснік, баец будаўнічага атрада, што праз год стане камандзірам. Камандзірам, які потым пабыў на трох буйнейшых усеаюзных камсамольска-маладзёжных будоўлях краіны. А сёлета — у пасёлку Нерунгры ў Якуціі, дзе Пётр Аксочыц узначаліў зводны ўніверсітэцкі СБА імя Леніна ў камсамола Беларусі.

Час ішоў, нетаропка запаўняліся старонкі яго альбома. Запаўняліся тым, што больш характэрна адлюстроўвала тую ці іншую падзею, няхай не зусім важную, але ўсё роўна падзею ў жыцці Пятра, яго таварышаў, яго факультэта. Тут і аматарскія фотаздымкі, і прафесіянальныя паштоўкі памятных мясцін, дзе ён пабыў, дзе працаваў у будаўнічых атрадах. Тут і выразкі з газет, якія пісалі пра яго і працу яго таварышаў альбо ў якіх друкаваўся ён сам. Мне асабліва запомнілася адна з іх, у якой Пётр Аксочыц падняў вельмі важнае пытанне — ахова помнікаў старажытнасці ў рэспубліцы. І здарылася гэта на другім курсе, калі СБА гістфака, які ён тады ўзначаліў упершыню, працаваў у Лідзе. Тады, як успамінае Пётр, нават мясцовыя жыхары не ведалі, што жыць у горадзе, які захавуў выдатнейшыя ўзоры Беларускай старажытнай архітэктуры. І толькі пасля агітцыйна-масавай работы, якая была прароблена ўсім атрадам, калі былі прачытаны лекцыі, дадзена некалькі агітпраграм, толькі тады людзі зацікавіліся старажытнымі помнікамі.

Адзін прыклад, адна старонка. А іх у біяграфіі маладога камуніста, члена КПСС з 1976 года, Пятра Аксочыца шмат. Ён любіць родную зямлю, людзей, якія жывуць на ёй. І жадае, каб і зямля гэтая становілася ўсё прыгажэй і людзі таксама. І ўпэўнены я, што ў яго жыццёвым альбоме, на тых старонках, якія яшчэ не перададзены, паваяцца справы добрыя, справы, патрэбныя ўсім.

С. ЛЫСКАВЕЦ,
наш кар.

Справы—адказныя, клопаты—пачэсныя

СТУДЭНЦКАЯ ПРАФСАЮЗНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ з'яўляецца самай масавай грамадскай арганізацыяй універсітэта. Уся яе дзейнасць непарыўна звязана з тымі пытаннямі, якія рашаюць рэктарат, партком і іншыя грамадскія арганізацыі ў справе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Шырокае кола пытанняў, якія рашаюць студэнцкі прафком, прафбюро факультэтаў, прафсаюзныя групы. Перш за ўсё — праблемы арганізацыі вучэбнага працэсу, ідэйна-выхаваўчай работы, працоўнай і вучэбнай дысцыпліны, стварэнне неабходных умоў для паспяховага авалодання ведамі, рацыянальнага выкарыстання вучэбнага і вольнага часу. У гэтай справе вялікую ролю адыгрывае конкурс на лепшую вучэбную групу універсітэта, які прафком праводзіць сумесна з камітэтам камсамола. Студэнты — пераможцы гэтага конкурсу, як правіла, узнагароджваюцца бясплатнай паездкай па гарадах-героях нашай краіны.

Прафсаюзная арганізацыя ўсямерна садзейнічае развіццю навукова — даследчай ра-

боты і тэхнічнай творчасці студэнтаў, паляпшэнню дзейнасці студэнцкага навуковага таварыства, праводзіць актыўную работу па прыцягненню студэнтаў у навуковыя гурткі пры кафедрах, у студэнцкія канструктарскія бюро і іншыя творчыя аб'яднанні.

Важнае месца ў рабоце прафсаюзнай арганізацыі універсітэта займаюць культурна-выхаваўчыя пытанні. Тут шырокае поле дзейнасці для прафсаюзных актывістаў. Правядзенне розных творчых сустрэч, вечароў, дыспутаў, паходаў па месцах рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы, наведанне музеяў — творчы клопат прафсаюзага актыву. У мінулым навучальным годзе больш тысячы студэнтаў арганізавана наведалі Брэсцкую крэпасць — герой.

Вялікае значэнне прафсаюзная арганізацыя універсітэта ўдзяляе развіццю мастацкай самадзейнасці. Асабліваецца ўніверсітэцкай мастацкай самадзейнасці — масавасць і высокі прафесіяналізм. У самадзейнасці ў нас практычна ўдзельнічае кожны трэці студэнт. Чатыром калектывам ма-

стацкай самадзейнасці прысвоена ганаровае званне «народны». Гэта народны ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла і народны студэнцкі тэатр. Вядомасць гэтых калектываў пераступіла межы нашай рэспублікі.

Цікавай формай выхавання студэнтаў, падказанай самім жыццём, з'яўляюцца аматарскія аб'яднанні і клубы па інтарэсах, маладзёжныя дыска-тэкі і г. д. Гэтым формам эстэтычнага выхавання студэнтаў прафком надае асаблівае значэнне: клопаціцца аб матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні калектываў, аказвае дапамогу ў падрыхтоўцы рэпертуару.

Для першакурснікаў цікава будзе ведаць і тое, што адным з важнейшых участкаў прафсаюзнай работы з'яўляецца арганізацыя нармальнага быту і адпачынку нашых студэнтаў. Універсітэт мае 8 інтэрнатаў, у якіх пражывае 5 тысяч савецкіх студэнтаў, 540 замежных аспірантаў, стажораў і студэнтаў, каля 300 чалавек савецкіх стажораў, аспірантаў, слухачоў

факультэта павышэння кваліфікацыі.

Прафсаюзная арганізацыя універсітэта мае вялікія магчымасці для арганізацыі лячэбна-аздараўленчых мерапрыемстваў. Студэнты на льготных умовах атрымліваюць пуцёўкі ў прафілакторый, санаторый, дамы адпачынку. Асабліва вялікую ролю ў арганізацыі адпачынку студэнтаў адыгрывае міжвузавскі санаторый-прафілакторый. У перыяд летніх канікулаў у маляўнічым месцы на возеры Нарач працуе аздараўленча-спартыўны лагер. У гэтым годзе тут адпачывала 870 савецкіх і замежных студэнтаў. Прафком арганізаваў таксама абмен пуцёўкамі ў спартыўна-аздараўленчыя лагеры з Ленінградскім, Ерэванскім, Калінінградскім, Львоўскім, Кішынёўскім універсітэтамі. Папулярныя ў студэнтаў універсітэта паходы выхаднага дня, экскурсійныя паездкі па месцах баявой і працоўнай славы савецкага народа.

У цэнтры ўвагі прафсаюзнай арганізацыі універсітэта знаходзіцца таксама пытанні арганізацыі спартыўна-масавай

работы, грамадскага харчавання, матэрыяльнага забеспячэння студэнтаў, набыццё льготных праязных білетаў, размеркаванне месцаў у інтэрнатах, назначэнне стыпендыі і многія іншыя.

Кожны дзень ставіць новыя праблемы перад прафсаюзнай арганізацыяй. Вырашаць іх неадкладна — галоўная задача кожнага прафсаюзага актывіста. Зараз праходзіць справядзачы і выбары прафсаюзага актыву. Гэта вельмі адказны час. Галоўнае, каб справядзачна-выбарныя прафсаюзныя сходы не былі пасіўнымі. Кожны студэнт павінен сказаць, што ён зробіць па выкананню свайго асабістага комплекснага плана і тых сацыялістычных абавязавальстваў, якія ён браў на сябе. Прадуманымі, перспектыўнымі павінны быць і прымаемыя рашэнні сходу. Іх галоўны змест — вучоба, дысцыпліна, культурна-выхаваўчая і спартыўна-масавае работа, арганізацыя правільнага рэжыму вучэбнага дня і разумнага адпачынку студэнтаў. Усе лепшыя справы мы павінны прысвяціць дастойнай сустрэчы XXVI з'езда КПСС і 60-годдзя універсітэта.

М. ДРОЗД,
старшыня прафкома
універсітэта.



У камсамольскіх арганізацыях універсітэта адказная пара: ідуць справядзачна-выбарныя сходы, падводзяцца вынікі работы, намячаюцца задачы на будучыню.
НА ЗДЫМКУ: намеснік сакратара камітэта камсамола факультэта журналістыкі У. Нікалайчук (першы злева) расказвае аб задачах справядзачна-выбарнай кампаніі камсоргам В. Гуліс, В. Марозу і Т. Азарэвіч.

Пад засенню

РЭХА КАНІКУЛАУ

НАРАЧАНСКІХ СОСЕН...

НЕКАЛЬКІ драўляных домікаў на прыбярэжнай палянацы сярод хвой і зарасніку маладога сасняку — вось такім быў у пачатку 60-х гадоў спартыўна-аздараўленчы лагер «Нарач» БДУ імя У. І. Леніна. Даўно пакінулі студэнцкія аўдыторыі тыя, хто былі першымі яго наведвальнікамі. Не адно студэнцкае пакаленне змянілася за гэты час. Несумненна, змяніўся і сам лагер. Сёння на шырокай і светлай паляне стаяць прыгожыя катэджы, пафарбаваныя домікі з верандамі. Пабудаваны прасторны клуб, сталовая, іншыя бытавыя памяшканні. Абсталяваны спартыўныя пляцоўкі, працуе бібліятэка. 20 год назад першыя жыхары лагера мелі толькі аб гэтым марыць. Акрамя гэтага, лагер стаў інтэрнацыянальным. Разам з савецкімі студэнтамі ў ім адпачываюць іх замежныя сябры з розных краін свету, якія вучацца ў нашым універсітэце.

Цікавым і змястоўным было жыццё ў лагеры сёлетнім летам. Лагерны савет на чале са студэнцкай геафака Нінай Туромша імінуўся, каб кожная змена (а іх было тры) прайшла па-свойму цікава.

Конкурсамі палітплакатаў пад дэвізам «Гары, гары, агонь Алімпіяды!» пачыналіся мерапрыемствы, прысвечаныя Алімпійскім гульням у Маскве. На спартыўных пляцоўках ішла барацьба паміж камандамі атрадаў па розных відах спорту: футболу, валеяболу, шахматах, настольнаму тэнісу. Спартыўныя выявілі самых дужых, спрытных, тэхнічных спартсменаў. Больш паловы адпачываючых не проста аматары — балельшчыкі, а рэгулярна займаюцца спортам. Тут праводзілі свае трэнеры зборныя універсітэта па баскетболу, цяжкаатлеты і інш. З раніцы да вечара не змаўкалі гарачыя баталіі на пляцоўках. Нават няўстойлівае надвор'е не магло астудзіць спартыўныя страсці. Не забудзецца цёплая сяброўская сустрэча з алімпійскім чэмпіёнам Уладзімірам Парфяновічам.

Усю сваю фантазію, кемлі-

васць і ўмельства выкарысталі арганізатары свята Нептуна. Незабыўнае уражанне надоўга засталася ва ўдзельнікаў і прысутных.

Па вечарах на асвечанай пражэктарамі летняй эстрада гучалі песні і вершы, танцавальныя мелодыі. Канцэрты мастацкай самадзейнасці выяўлялі таленты кожнага жыхара лагера. Актывуны ўдзел прынялі і замежныя студэнты. Іх мастацкія нумары заўсёды прымаліся вельмі цёпла. Асабліва песні пад акампанемент гітары ў выкананні в'етнамскага студэнта Фанчы Хунга, Крысцыяна Дзьякука з Конга. Упершыню прайшлі конкурсы «А ну-ка, хлопцы» і «А ну-ка, дзяўчаты». Яны выявілі самых дужых і спрытных, эрудзіраваных, галантных кавалераў і абаяльных дам. Можна спадзявацца, што гэтыя конкурсы ў лагеры стануць традыцыйнымі. Выстаўка «Прырода і фантазія», літаратурны вечар «Мне ў свеце да ўсяго ёсць справа», конкурсы кветак, насценгазет, сустрэчы з камсамольскім актывам Мядзельскага райкома камсамола... За гэтым простым пералікам стаіць кіпуцае лагернае жыццё. Сумаваць не прыходзілася, проста не было каляі.

Нарачанскі край багаты партызанскімі мясцінамі. 35-годдзю Перамогі былі прысвечаны паходы па месцах баявой славы, шматлікія сустрэчы з былымі партызанамі, вэтэранамі Вялікай Айчыннай вайны.

У лагеры існуе свая традыцыя: праводзіць працоўныя дэсанты на палях саўгаса «Нарач», «Любань» Мядзельскага раёна. Сёлета студэнты прымалі ўдзел у нарыхтоўцы кармоў, праполцы буракоў. Замежныя студэнты працавалі побач з савецкімі.

Лета прайшло. Студэнты прывезлі з сабой не толькі мноства уражанняў, але добра адпачылі, пасябравалі, удасканалі сваё спартыўнае майстэрства.

М. ЛАХВІЧ,
наш кар.

АБ'ЯВА

Дні донара

КАМІТЭТ ПЯРВІЧНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ТАВАРЫСТВА ЧЫРВОНАГА КРЫЖА, КАМІТЭТ КАМСАМОЛА, МЯСЦКОМ, ПРАФКОМ ЗАКЛІКАЮЦЬ УСІХ СТУДЭНТАў, АСПІРАНТАў, ВЫКЛАДЧЫКАў, СУПРАЦОўНІКАў БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У БЯСПЛАТНАЙ ЗДАЧЫ КРЫВІ ДЛЯ ЛЯЧЭБНЫХ МЭТ.

ПАВАЖАННЫЯ ТАВАРЫШЫ! ЧАКАЕМ ВАС НА ДОНАРСКІМ ПУНКЦЕ АДЗЯЛЕННЯ ПАЛІКЛІНІКІ УНІВЕРСІТЭТА 20, 21, 22 КАСТРЫЧНІКА З 10 ДА 14 ГАДЗІН.

Веснік універсітэта

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА на навукова-тэарэтычны часопіс «Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна». Выходзіць ён у чатырох серыях, на кожную з якіх можна падпісацца асобна.

Першая серыя ўключае як арыгінальныя, так і аглядныя артыкулы па пытаннях фізікі, матэматыкі і механікі.

Для хімікаў, біёлагаў і географіў, безумоўна, уяўляе вялікую цікавасць серыя, якая асвятляе распаўсюду тэм гэтых напрамкаў навукі і практыкі.

Для тых, хто цікавіцца актуальнымі праблемамі грамадскіх навук, прызначаецца трэцяя серыя. У ёй пяць асноўных раздзелаў: гісторыя, філасофія, навуковы камунізм, эканоміка, права.

Чацвёртая серыя — адзінае ў Беларусі перыядычнае выданне па пытаннях літаратуразнаўства, мовазнаўства, журналістыкі, педагогікі і псіхалогіі. Рэдкалегія сістэматычна знаёміць чытачоў з важнейшымі навуковымі дасягненнямі беларускіх літаратуразнаўцаў, крытыкаў, лінгвістаў, журналістаў і псіхологаў.

Кожная серыя выходзіць тры разы ў год. Цана нумара — 80 капеек.

Як набыць часопіс старэйшай ВНУ рэспублікі? Па падпісцы. Яна прымаецца без абмежавання ўсімі адзясленнямі сувязі і грамадскімі распусауджальнікамі друку.

Часопіс у рознічны продаж не паступае.

**БЕЛАРУСКИ
УНІВЕРСІТЭТ**

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КПБ.

18 кастрычніка 1980 г.

АТ 15431

Заказ 1534



220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧНЫ КОРПУС, п. 14.
ТЭЛЕФОН 22-07-19

Рэдактар
В. П. ВАРАБ'ЕЎ